

У № 52 не зафіксавана ніводнага слова ў форме роднага склону множнага ліку. Адпаведна прасачыць храналагічную тэндэнцыю ў дадзенай пазіцыі немагчыма.

3.2. Канчаткі **меснага** склону.

Гэтая форма прадстаўлена ў № 1 «Нашай Нівы» адным словам з *цвёрдай* асновай – канчатак *-ох: аб правах*; двума словамі з асновай на мяккі – канчатак *-ях: на сабраниях*, на *аржаннях*; адным словам з асновай на *г, к, х* – канчатак *-ах: на вацах*.

У № 52 у форме меснага склону множнага ліку ўжыта толькі адно слова, якое мае канчатак *-ах* пасля *цвёрдага* зычнага: *мэйсах*.

У цэлым у адносінах да канчаткаў назойнікаў ніякага роду складана гаварыць пра якую-небудзь тэндэнцыю.

Як паказвае аналіз, у «Нашай Ніве» пры наяўнасці прыкметнай варыянтнасці склонавых канчаткаў у большасці пазіцыі тым не менш вылучаецца пераважаючы спосаб граматычнага афармлення слоўнаў. У асобных выпадках можна канстатаваць і наяўнасць пэўных граматычных тэндэнцый. Даследаванне на шырэйшым храналагічным полі, безумоўна, дасць больш паказальныя вынікі, што можа паспрыяць вырашэнню сённяшніх спірэчных пытанняў адносна напісання склонавых канчаткаў.

В. В. Вайтовіч (Нясвіж)

СУФІКСАЛЬНАЕ ЎТВАРЭННЕ НАЗойНІКАЎ І ПРЫМЕТНІКАЎ У СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МОВЕ (НА МАТЭРЫЯЛЕ КАНЦЫЛЯРСКА-СПРАВАВОДЧАЙ ЛЕКСІКІ)

Сярод розных спосабаў паўнення слоўнікавага складу старабеларускай мовы адным з самых эфектыўных і пашыраных з'яўлялася словаўтварэнне, г. зн. утварэнне новых слоў на базе ўжо існуючых у мове словаўтваральных сродкаў. У старабеларускай мове суфіксальнае словаўтварэнне характарызавалася найбольшай разнастайнасцю і прадуктыўнасцю. Гэта тлумачыцца як шырокім наборам (у параўнанні з прэфіксамі) словаўтваральных суфіксаў і іх варыянтаў, так і тым, што з дапамогай суфіксаў актыўна ўтвараліся новыя словы ўсіх часцін мовы, і ўтваральнымі асновамі для іх служылі розныя часціны мовы.

Найбольшай колькасцю сярод суфіксальнаўтвораных адзінак канцылярска-справаводчай лексікі старабеларускай мовы прадстаўлены назойнікі і прыметнікі.

Асабліва прадуктыўным было ўтварэнне назойнікаў з адцігненым значэннем ад пераходных дзеясловаў незакончанага трывання. Часта словаўтваральным сродкам выступаў суфікс *-нь- (е): актыковање (актыковање, актыковане), вписанье (вписанье), вписыванье, выписыванье, дописане, записанье, записыванье, записыванье, нотованье, подписанье, подписыванье, списованье* і інш. Аналагічныя назойнікі ўтвараліся і пры дапамозе

суфікса *-ень- (е)*. Напрыклад, субстантыў *клеенье* ўжываўся са значэннем 'дзеянне па дзеяслову *клеить*'; *папиру до протоколу купили либру доброе асм. осмнадцать; чорное на клеенье папиру либру асм. няць* (ІЮМ, I, 22, 1679). З дапамогай суфікса *-ень- (е)* утварыліся назойнікі: *замкненье, занесенье, прележенье, утверженье (утверженье, утверженье, утверженье)* і інш. Аддзяслонныя назойнікі з асновай на *-н-* у пісьмовых помніках перадаваліся парознаму: на *-ние, -нье, -не* і *-ние*. Некаторыя субстантывы мелі характэрнае для старабеларускай мовы падаўжэнне зычнага: *актыване, дописанье, утверженье*.

Вылікаючы ішчавасць аднакарэнных пары дзеяслоў – назойнік, якія абазначаюць адпаведна 'дзеянне – адцігненне дзеяння'. Напрыклад, па дадзеных «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», дзеяслоў *актыковаць (актыковати, актыковати)* меў значэнне 'уносіць дакумент у актыўную кнігу' (I, 93), назойнік *актываць (активация)* ужываўся са значэннем 'завясненне дакумента ў актыўную кнігу' (I, 92). М. С. Васілеўскі лічыць, што члены падобных пар знаходзяцца ў становішчы ўзаемнай матывацыі, таму цяжка вызначыць, што тут першаснае [3, с. 31]. А. М. Булыка вытворнымі лічыць назойнікі [2, с. 238]. Мы далучаемся да меркавання, што вытворнай асновай з'яўляецца тая, якая выражае не характэрнае для пэўнай часціны мовы значэнне, да якой адносіцца дадзенае слова (СРЯ 1989, 303). Таму вытворнымі ў падобных парах з'яўляюцца назойнікі.

Шмат назойнікаў канцылярска-справаводчай лексікі было ўтворана пры дапамозе суфіксаў з элементам *-к-*. Як лічыць П. Вярхоў, «сучасны элемент *-к-*, што ўваходзіць да складу суфіксаў славянскай моў, унаследваны ад індаеўрапейскай эпохі. Ён з'яўляецца вынікам даўняга самастойнага суфікса **ko*, які служыў у славянскіх мовах, таксама і ў індаеўрапейскіх, у якасці пашыральніка першасных асноў» [5, с. 12].

Суфіксы з элементам *-к-* з'яўляліся мадыфікацыйнымі афіксамі, якія відавмянялі (мадыфікавалі) семантыку ўтваральнага слова. Як паказвае кантэкст, вытворныя лексемы з суфіксам *-к-* былі пазбаўленыя якога-небудзь суб'ектыўна-эмацыянальнага значэння і служылі найменнямі прадметаў, аб'ектаўна малых па памерах. Напрыклад, *каліта (калита, колита)* – *калітка (калитка): зъгнула мьне на тот час колита, у которой згинуть листь на мечанина витейского Аноаса Иселва* (ІЮМ, XXXII, 181, 1578); *калітку у лана Озаринского купили гафтованую, дали золот. девять* (ІЮМ, I, 247, 1682); *папера – папера: вь писанью листов на папери перомь формы не маемь* (АВК, VIII, 445, 1588); *зрощей не ведаю колко, вь паперіе даць ми отезде* (ІЮМ, IX, 304, 1637); *цедула (цадула, цидула, чьдыла, цедула), цедулка: Тую цедулу е. м. Вилнйский при листе своемь прислать* (АЗР, III, 238, 1578); *есть ли бы мель он на то него іаки квітчонок або цедулку* (ІЮМ, XXXII, 35, 1578).

Суфікс *-окь-* выконваў таксама функцыю памяншальнасці. З дапамогай яго ўтвараліся як асабовыя, так і неасабовыя назойнікі. Па дадзеных ГСБМ (IX, 131) лексема *дыакъ (дыакъ, дякъ)*

мела два значенні: 'писар, грамацей' і 'псаломшчык'. Вытворная лексема *дьячокъ* суадносілася з першым значэннем лексемы *дьякъ* (*дьякъ, дякъ*): *Которыхъ людей князь Федоръ Федоровичъ Соколинскій мастъ князю Ивану Вяземскому къ праву поставити... Ушка, Нечая, Воронца, Кортыца дьячка* (КСД, 243). Ад лексемы *капитъ* утварыўся назоўнік *кавитокъ*, які меў значэнне памяншальнаці: *папиру на квити сотишомъ и бирчымъ покаморнымъ купитъ асм. за шестъ* (ИЮМ, I, 18, 1679). У сваю чаргу лексема *кавитокъ* з'яўлялася ўтваральнай асновай лексемы *кавиточокъ*: «Шырокае выкарыстанне суфіксаў з асноўным элементам -к- для ўтварэння назоўнікаў, якія абазначаюць асобу і неасобу, на ўсім развіцці беларускай мовы сведчыць пра ўстойлівасць і нацыянальную самабытнасць яе словаўтваральнай сістэмы» [4, с. 19].

Вышэй адзначаныя суфіксы не заўсёды выконвалі функцыю памяншальнасці. Іншы раз яны выступалі ў ролі мутацыйных афіксаў, г. зн. у спалучэнні з утваральнай асновай фарміравалі новае лексічнае значэнне. Напрыклад, лексема *подпись* (*подписъ*) ужывалася ў старабеларускай мове са значэннем 'подпіс для пашвяджэння, пасведчання чаго-н.' : *Я далъ ему мой листъ, зъ моею печатью, съ подписомъ руки моее* (АСД, I, 4, 1497). Вытворная лексема *подписокъ* з'яўлялася асабовым назоўнікам і мела значэнне 'писарчук, памочнік писара' : *писаръ можетъ подпистька... при собе мети* (Ст. 1566, 44 б).

Найбольшай прадуктыўнасцю пры ўтварэнні асабовых назоўнікаў канцелярска-справаводчай лексікі вызначаўся суфікс *-аръ-*, які далучаўся да асноў як назоўнікаў, так і дзеясловаў. Ад неасабовага назоўніка *лечать* утварыўся асабовы назоўнік *лечатаръ* (*лечатарь, лечатаръ, лечеторъ*) са значэннем 'асоба, якая пашвяджала дакумент сваёй пячаткай': *Шасный Углицъ печатаръ сего листу устне проишый отъ особ в сем листе описаных, при печати своей руку свою подпсал* (АВК, XXXI, 137, 1593). Ад дзеяслова *писать* быў утвораны асабовы назоўнік *писаръ* (*писарь*): *при томъ былъ писаръ господарскій пинъ Федко Светоша* (КСД, 9, 1510). Гэта група дапоўнілася і некаторымі асабовымі і неасабовымі запазычанымі назоўнікамі на *-аръ-*. Напрыклад, *секретаръ* 'сакратар' < ст. п. *sekretarъ* < с. лац. *secretarius*, *шкритторъ* 'писар' < ст. п. *skriptor* < < лац. *scritor* [2, с. 60], *инвентаръ* (*инвэнтаръ*) 'спіс, рээстр' < ст. п. *inventarъ* < лац. *inventarium* [2, с. 56], *казамаръ* (*казямаръ, коломаръ*) 'чарнільніца' < ст. п. *kalamarъ* < лац. *calamarius* [2, с. 59]. Пры гэтым у запазычаных словах назіралася рэгрэсіўная дыстантная дысіміляцыя, дзе ў розных складах аказваўся гук [р], у выніку чаго першы [р] змяняўся ў [л]: *секретаръ* – *секлетаръ*.

Лексемы з суфіксам *-ств-* абзначалі від дзейнасці асоб, іх розныя пасады. Сярод іх: *канцлерство* са значэннем 'пасада канцлера': *старыхъ владовъ воеводства троцкогъ и иныхъ воеводъ и каштаняновъ и канцлерства... ничимъ не вмениаем* (Ст. 1529 – Ф, 33); *писарство* (*писарское*) са значэннем 'занятая пасада писара': *просите его кр[озлевого] милости, абы писарство пол[ь]ное было злецоно родичу панства тотушнесо* (КПД, 371, 1565).

Адным з самых прадуктыўных сродкаў утварэння ў старабеларускай мове быў суфікс *-ы(-ый)*. Пры дапамозе яго ад асноў назоўнікаў, якія абазначалі розныя дакументы або іх часткі, утварыліся такія прыметнікі канцелярска-справаводчай лексікі, як *заветъ – заветный*, *записъ – записный, орыгиналъ (орыгиналь, оригиналъ, оририналь) – орыгинальный (орыгинальный, орыгинальнй), папера – паперный, позовъ – позовный, позывъ – позывный, поларкуиць – поларкуицный, пописъ – пописный, универсалъ (универсалъ, универсалъ, универсалъ) – универсальный (универсальный) і інш. Пры ўтварэнні прыметнікаў з дапамогай адзначанага суфікса ад асноў назоўнікаў на заднеязычны гук назіралася чаргаванне. Напрыклад, *автентичъ – автентичный (автентичный): листъ автентичный съ печатью и подписомъ руки ясновельможного его милости пана воеводы Бельского показывалъ* (АВК, II, 63, 1632). У вытворных прыметнікаў, утвораных ад асноў запазычаных назоўнікаў на *-ия(-ья)*, перад суфіксам *-ы(-ый)* на пісьме перадаваўся гук [й]. Напрыклад, *апеляцейный: князь Кобылинскій... покладать декретъ суду кзотского Ковенского апеляцыйный подь датую року тисеча шестсотного* (АСД, VIII, 170, 1601); *асекурацыйный: ихъ милость отцове базиляне асекурацыйный листъ обликъ ... его милости пана Цитринскому вернуть повинны будутъ* (АВК, XV, 525, 1686); *атестационный (аттестационный): мещане его кор. Мласти места Витебского ... покладали листъ свой атестационный* (ИЮМ, XXI, 426, 1625); *инпромисыйный (инпромисыйный, инпромисыйный, инпромисыйный): на то даю томъ мой квит инпромисыйный под мою печатью и с подписомъ руки моее* (АВК, XXXII, 315, 1596), *квитационный (квитационный): і інш.**

Шматлікую і прадуктыўную групу складалі прыметнікі на *-ск(-ск-ый)*, якія ўтвараліся ад назваў асоб па іх грамадскаму, сямейнаму становішчу і іншых прыметах. Такія прыметнікі звычайна мелі значэнне 'належаць або ўласцівы, характэрны таму, хто абазначаны ўтвараючай асновай'. Напрыклад, *писарский (писарский): томъ квитъ отъ писара приняши, паперей мене соромитиль, не хочычи на квитъ писарски ехатъ* (АВК, XXI, 282, 1558); *подканцлерский: у того привелею короля его милости печать меньшая подканцлерская привеоиона и подпись руки его корольское милости* (АВК, XIII, 63, 1540). Ад асновы на ётавы зычны былі ўтвораны прыметнікі з суфіксам *-ейск(-ыйск)*: *канцлярыйский (канцлярыйский, канцлярыйский, канцлярыйский, канцлярыйский), канцлярыйский, канцлярыйский), тежъ о уставу за листы канцлярыйские, листъ 53* (КПД, 96, 1551); *канцелярийский (канцелярийский, канцелярийский, канцелярийский): книги канцлярыйские отворитъ розказали* (АВК, XII, 66, 1593).

З дапамогай суфіксаў *-овъ (-евъ)* ўтвараліся прыналежныя прыметнікі. Адзначаныя суфіксы далучаліся да асноў назоўнікаў мужчынскага роду на зычны: *канцлеръ – канцлеровъ (канцлеровъ): адъ подпись руки пана канцлеровъ* (Ст. 1566, 4 б); *писаръ (писарь) – писаровъ (писаревъ): я первой опытывалъ светковъ писаревыхъ подь суменемъ ихъ* (АВК, XVII, 395, 1541); *подписокъ – подписковский: оный Грышко Погаральский и сам то признал, же то все он*

с термینی подлісковий выкрутил и мовиль – каждый дей себе добра хочет (АВК, XXXVI, 288, 1582); секретарь (секретарь) – секретарей (секретаревей): на той другой коле чинить опыт через подданного его милости пана секретарного войта Остролецкого (АКС, 243, 1617).

Да гэтай групы не належаш прыметнікі жаночага роду, якія ва ўсіх склонах ужываліся ў поўнай форме: *всеводной Виленской, канцлеровой нашой... жасловали вси земане Генезскій (АСД, I, 9, 1522); ее милость пани писарова съ ее милостью Анной Видюю описали се добровольнымъ листомъ (АВК, XV, 20, 1645)*. Такія прыметнікі выступалі ў ролі назоўнікаў і звычайна абазначалі асобу жаночага полу (звычайна жонку або дачку) у адпаведнасці са значэннем утвараючай асновы.

З дапамогай суфікса *-овъ* утвараліся прыметнікі і ад несабовых назоўнікаў: *актъ – актовый: предъ нами бурмистрами, райцями, лаванками... панъ Томашъ Селинъ, подстароста и ливойтъ Кричевскій и Олуцицкій державца, листъ отъ е. м. пана... писаный до актовыхъ книгъ Майдобурскихъ Кричевскихъ подать (АЗР, V, 120, 1669); аркушь – аркушовый: за увязованье тыхъ же реестровъ двухъ аркушовыхъ а третього польскаго интрюлигатору Ивану заплатили (ИЮМ, I, 19, 1679); декретъ (дикретъ, фактъ, фактеть) – декретовый: ...и его милость панъ Александръ... екстрактъ съ книгъ кродскихъ ку актыкованью до книгъ кродскихъ... подани (АВК, IV, 13, 1665); клеить (клеить, квейтъ, клеить) – клеитовый: тотъ листъ нашъ келейтовый ему колоньтано выдать есмо велели (КЛС, 31, 1596); контрактъ – контрактовый: Пани Швейковская тотъ листъ записъ свой заставный контрактовый... приняла (АВК, XV, 3, 1637); паперъ (паперъ – паперовый: вказоваль тежъ... листъ господарский паперовый (АВК, XVII, 56, 1539) і інш. .*

Малапрадуктыўным было ўтварэнне прыметнікаў ад дзеясловаў з дапамогай наступных суфіксаў:

-лын-(ый): *вломинальный (упоминальный, напоминальный, припоминальный): зложена року справедливости водле листовъ вломинальных ни вкого просити есмо не мели (АВК, XXXVI, 8, 1582); докончальный: листъ свой докончальный водлугъ тою умовы нашею съ тобою... надъ дати (КЛД, 12, 1538); единальный (зъединальный): естлибъ онъ того литу своего зъединального килъ подирати хотель (АВК, XVII, 400, 1555); меняльный: Тотъ Иванъ и листъ пана Богучиовъ меняльный на тотъ дворецъ Степковскій передъ нами вказывалъ (РПШ, 197, XVI ст.); опекальный: онъ... онъй листъ опекальный у себе галуель (КВС, 602 б, 1552);*

-и-(ий): *выделный: я Григорей Тризна... паней Ядавие Яновне Ковальского въ именью вышей помененомъ Деревенскомъ... три части ей належаше... въ моцъ и въ держанье спокойное ей есьми подати, для чого и сей листъ мой выделный дати (АВК, XIV, 347, 1586); выезжкий (поезджий): тые земляне и мечане... копи, было рогатое и перогатое, ...листы купъчие, делъчие, выезжечие, ревизорские квитаные, записы... ово згола все до центру выбравивы, село*

наше Плотинское до центу вытлалли (АВК, XXXIV, 159, 1660); дельчий: *листъ на то дельчий маю (КСД, 669, 1511); заводчий (завозчий): листъ заводчий, въ которомъ меновите границы того керунту описаны суть, передъ нами показывалъ (АЗР, III, 302, 1586); закупный (закупный): листы на тое именье... купъчие и закупъчие тые вси матысь пдъвезался отдати (КВС, 507 б, 1552); заручный: Писарю... за листъ заручный о здоровье и опосле права чотыри ерошы (АЗР, XXX, 68, 1555); купчий (купчий): *слуга владычинъ Янко и листъ купчий передъ нами вказалъ тогожъ Пахома, што владыка у него тотъ садъ купиль (АЗР, I, 173, 1497); отправный (отправчий): за листы увязжыми и отправчыми, от суду кродского Менского выданнымъ пану Семену... будучи посланным, ездили есмо на отправу... до именья его (АВК, XXXIV, 365, 1582).**

Такім чынам, можна адзначыць, што ў старабеларускай мове XIV – XVII стст. сфармавалася даволі разгалінаваная сістэма суфіксальнага ўтварэння канцылярска-справаводныхъ намінацый, аднак гістарычны лёс гэтага спосабу словаўтварэння на беларускай глебе быў неаднолькавым.

Скарочэнні

АВК – *Акты, издаваемые Виленской архиеографической комиссиею для разбора древнихъ актов.* – Т. I–XXXIX. – Вильна, 1865–1915;

АЗР – *Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и издаваемые археографическою комиссиею.* Т. I–V. – СПб., 1846–1853;

АСД – *Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси.* – Вильна, 1867–1890. – Т. I–XI;

ГСБМ – *Гстарычныя слоўнікі белар. мовы.* – Мінск, 1982–2006. – Вып. I–26; **ИЮМ** – *Ист.-юридич. материалы, извлечённые из архивных книг губерний Витебской и Могилевской.* Вып. I–XXXII. – Витебск, 1871–1906;

КВС – *Книга Виленскага замкавага суда 1552 г.* КЛС – *Книга канцлера Льва Сапегі 1596 – 1598 гг.* Рукатіс ЦДАСА. – Ф. 389. – Кн. 286;

КСД – *Литовская метрика: Книги судебных дел // РИБ.* – Слб., 1903. – Т. XX; **РПШ** – *Ревизия пуц и переходов звериных в бывшем Великом княжестве Литовском.* – Вильна, 1867;

СРЯ – *Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой.* – М., 1989; **Ст. 1566** – *Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г.*; *Рукатіс Дзяржуні публічнай б-кі імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына.* – Ф. II. 34.

Літаратура

1. Булахай, М. Г. Словаўтварэнне прыметнікаў у старабеларускай мове / М. Г. Булахай // *Працы Інст. Мовазнава АН БССР.* – 1960. – Вып. 7. – С. 139–158.
2. Булыка, А. М. *Лексічныя запавязанні ў беларускай мове XIV–XVII стст.* / А. М. Булыка. – Мінск, 1980.
3. Васілеўскі, М. С. *Дзеясловае словаўтварэнне: Адыменныя суфіксальныя лексемы / М. С. Васілеўскі.* – Мінск, 1985.
4. Вархоў, П. В. *Назоўнікі на -ар (-яр) у беларускай мове / П. В. Вархоў.* – Мінск, 1970.
5. Вархоў, П. В. *Суфіксальнае ўтварэнне назоўнікаў у беларускай мове XV – XX стст.* Суфіксы: *-іць-, -овіць-, -ніць-, -акъ-, -якъ-, -чакъ-, -някъ-, -ак-а (-як-а), -ачъ-, -ячъ-;* дыс. ... к. ф. н. / П. В. Вархоў. – Мінск, 1970 [а].